

Чырвоная зьмена

№ 237 (1204) ПЯДЗЕЛЯ, 12-га настрычніка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Новамоўная 25, тэлеф. № 903.

Копіт асобнага №—2 кап.

Прымаючы ўдзел у падрыхтоўцы да X-ГА ЗЬЕЗДУ КОМСАМОЛУ БЕЛАРУСІ, ты павінен чытаць і распаўсюджваць „Чырвоную зьмену“

Ячэйкі ЛКСМБ, змагаюцца за 30000 тыраж газэты да зьезду комсамолу!

Пад знакам бязьлітаснай барацьбы за генэральную лінію партыі

Даклад сэкратара ЦК ЛКСМБ тав. Палякова на пленуме ЦК аб чарговых задачах ЛКСМБ у сувязі з ліквідацыяй акруг*

Таварышы, пленум ЦК ЛКСМБ мае існае значэньне, па-першае,— таму, ён сабраўся пасля ліквідацыі акруг, калі асноўным зьвязкам у на-працы і кіраваньне зьяўляецца і, па-другое,— пленум адбываецца ў рэспубліцы ІХ зьезду УсеЛКСМ і Х зьезду ЛКСМБ. Вось гэты асаблі-вы і павінен быць легчы ў аснову пра-вага пленуму пры абгаварэньні п'янага, які перад намі стаіць. Як нашы арганізацыі ЛКСМБ удзель-ні ў справе ажыццяўленьня полі-тычных задач ліквідацыі акруг?

адзначаных вышэй колькасных і яка-сных паказчыках, з усіх 70 прадпры-емстваў ВСНГ справіліся толькі 15. Усе астатнія прадпрыемствы не да-казалі сваіх плянаў. Гэта з усіх ві-давочнасьцю сьведчыць аб тым, што шэраг комсамольскіх ячэек ні здолелі як належыць павярнуцца тварам да вытворчасці.

Гэтыя факты патрабуюць вываду, што пасляховае выкананьне задач партыі немагчыма без рашучай ба-рацьбы з правамі опартунізмам, як га-лоўнай небясьпечкай.

Праві-опартуністычому руманьню бяззубаму вераішчынню мы павінны супрацістаяць новаю магутною хва-лю энтузіязму, імкненьня шырокіх працоўных мас да пасляховага вы-кананьня заданьняў ударнага кварта-лу. Гэта значыць плыні трох месяцаў дзевяці да кожнага варштата, да кожнага рабочата, да кожнага комса-мольца.

Адноўны адбітак у выкананьні пра-мфінплану мае параўнальна вялікія па-кучасьць рабочае сілы.

Я толькі прыяду лічыць: на цагель-ным заводзе ў Гомелі за адзін сезон прапушчана 2.000 чалавек, замест па-тэрбных 400 чалавек сталых рабочых. На заводзе Ланцужыга прашло за адзін год 89 маладых рабочых.

У чым павінна выніцца работа ком-самолу ў справе барацьбы з цырку-ляцыяй?

Змагацца з работай кляса вага во-рага, арганізавана працаваць у справе падрыхтоўкі рабочых кадраў, абара-няць ФЭВ—гэтую асноўную форму падрыхтоўкі кваліфікаваных кадраў ад усіх опартуністычных наскокаў з боку шэрагу гаспадарнікаў. Трэба каб кожная ячэйка працавала за са-вечнасьцю і скіраваным будаўніцтвам ФЭВ, вызначаным у гэтым гаспадар-чым годзе, каб мы падрыхтаваліся да нова агульнаадукацыйнага аб'яд-наў.

Мгутным сродкам у справе бараць-бы з пакушаньнем рабочае сілы зья-ўляецца, у сваю чаргу, такое мерапры-емства, як сацыялістычная кантрак-тацыя рабочых на вытворчасці да кля-сы п'янога. Гэта трэба ўлічыць ко-жнаму комсамольцу, ячэйцы, камітэту.

З боку пасобных комсамольцаў і рабочых моладзі заўважана пера-шыць не правільнасьці і нават і з-лічэньства. Я прыяду характэрны фак-ты. На заводзе „Прыца“ ў Гомелі адзін комсамалец неваў падарыць даятго, каб трапіць з заводу. З такім фак-там злучаецца трэба весці самую бязьлітасную барацьбу.

Каб выканаць усе гэтыя задачы, не-абходна ўдзягнуць нагадоўна усіх ком-самольцаў у сацыялістычна, ва ўдар-ны рух, у арганізацыю грамадзкага будзьдзёна адстаючым прадпрыемствам, у шырокую арганізацыю і прымяненьне вопыту скрапных брыгад. Вось гру-нтоўныя пытаньні, зьвязаныя з спра-вай барацьбы за выкананьне і пера-выкананьне прафінплану.

Пераходжу да пытаньня аб рабоце комсамольцаў у справе сацыялісты-чнай рэканструкцыі сельскай гаспа-даркі.

Некалькі слоў аб сіласаваньні. Шэ-раг раёнаў далёка ня выканаў свайго заданьня. Дрысенскі р-н—37 проц., Віцебскі—27 проц., Старобінскі—27 проц., Калінкавіцкі—14 проц., Брагін-скі—14 проц., Самахвалюцкі—13 пр., Заслаўскі—11 проц., Кармянскі—11 проц., Астрашынскі-Гарадзецкі—10 пр., Глускі—9 проц.

Наступныя РК сядзіць на нулі, ня выканаўшы ніводнага процанта:—Ба-лянціцкі, Прапойскі, Касцюковіцкі, Сіроцінскі, Гарадоцкі, Калаткевіцкі, Асіповіцкі.

У асноўным маштабе мы займаем трэцяе месца... з-заду. Пасля нас ідзе Казакстанская ССР і комсамол Грузіі. Трэба неадкладна ўзяцца за справу сіласаваньня, выкарыстань лі-чаныя дні, якія яшчэ засталіся, і за што-б там ні стала рушыць наперад.

Зараз перад нашай арганізацыяй і ўсёю партыяй стаіць пытаньне хлеба-загатоўкі. Мы на Беларусі, апрача раённай данае разьверстка атрымалі да-датковае заданьне ў мільён пудоў. Гэта ўскладае на нас вялікую адна-заванную энэргічную працу.

Асабліва важнае значэньне ў гэтай справе набывае правядзеньне кляса-вае ліній. Мы м'ем факты слабга на-ціску на кулака, тэндэнцыі памян-шэньня цыбэрдых заданьняў па хле-базагатоўках, тады як мы павінны пераважнай намерчаным пляны маса-вай задачы хлеба.

Горш справа з выкананьнем задань-няў па будзьбагатоўках. Тут заўва-жана будзьбагадзеньне, якая стаіць пад пагрозю зрыву забясьпечыць прадстарэнні цэнтру бульбай.

Зусім слабыя правядзеньні мобіліза-цыі ср дзку насельніцтва. Комсамол у гэтую працу ня ўключае ні ў ка-го і ня ў ся як мае быць. На 20-9 заадных выкананьні па самаабкладан-ню на 20 проц., п'яныя індустрыя-лізацыі—26 проц., ашчадкаса—28 проц., пах у ЦРК—28 проц., пах у с-ажыбенькі в-т-ы—32 проц., уклад-ка ў ЦРК—22 проц. Гэтыя лі-бы і жа-цуйце самі за сябе.

Пераходжу да пытаньняў шэфства ЛКСМБ над усеагульным навука-чэнем. Гэта справа па абыякасьці дзень знаходзіцца над паер-зай зрыву.

ліквідацыю акруг зьявілі да лік-відацыі... апарату

Параўнальна за кароткі тэрмін была ліквідавана акруга: Меньскай, Лебскай, Аршанскай. Рашэньнем апарату ЦК мы канстатавалі, што акру-гаўныя ком-мольскія камітэты не да-казалі палітычнай супнасьці гэтых аддзяленьняў, што ў працы па ліквідацыі акруг іх сілы уяўляюць шырокія масы ЦКМБ і рабочае моладзі. Усе было рашэньне выключна да ліквідацыі апарату.

Трэба адзначыць, што і бюро ЦК МСМБ дапусьціла памылку ў тым, што саечасова не направила гэтых аддзяленьняў, не напярэднія сваім ра-шэньнем астатнія акругі.

Справа ўзмацненьня раённага апарату працаўнікі некаторых акругоў чагам каапаніліся больш аб сваім апарату, чым аб становішчы раённых ор-ганізацыяў.

Не падмяняць цыркулярам жывую справу

Комсамол і рабочая моладзь на аснове ЦК УсеКП(б) адказала ростам палітычнай актыўнасьці, новай магут-най хваляй рэволюцыйнага энтузіязму і ініцыятывы, у выніку мы маем пры-ток рабочае моладзі ў комсамол.

Аднак, побач з гэтым, некаторыя раёныя камітэты, колектывы і ячэйкі выявілі ганебную непаважлівасьць у справе распрацоўкі і рэалізацыі адза-ваў ЦК, ня здолелі як след, па-баво-му, пераключыцца. Вельмі часта пі-шуча, прымаюцца рэзолюцыі, выклі-каюцца колектывы, ганюцца за но-вымі формамі, але нічога ня робяць, каб насіць гэтыя формы зместам. Як-жа павін рахаваньне прыкладна такі характэрны факт?

Вы ведаеце, што па ініцыятыве го-мельскага Палесдруку распачаты і пра-вадзяцца па некаторых прадпрыемст-вах вытворчыя машэры. Аднак на-жал, трэба ськазаць, што гэтыя іні-цыятывы арганізацыяў ня падхалена. Яна ня стала на ўтым сродакам мо-білізацыі мас на пасляховую ліквіда-цыю працы ў выкананьні пра-мфінплану.

Апроч таго, некаторыя комсамольскія працягваюць дэмабілізацыйны на-стро. Мы маем падзвычайна шкодныя опартуністычны гутаркі: раз гаспа-дарчы год пачынаецца з 1-1—у нас у зьнісець тры месяцы, і таму мы можам не сьпешыцца з ліквідацыяй пра-цы.

Такім настроям трэба абвясціць ра-шучую барацьбу.

Ударны—правесці ўдарна

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Падпарадываць колектывіза-цыі ўсе галіны колгасна-выт-ворчага паходу

У сучасны момант ЛКСМБ прые-одзіць колгасна-вытворчы паход, асноў-най мэтай якога зьяўляецца сапраў-ды паварот КСМ да колгаснага буд-дзёна. Асагуль зусім відавочна, што шэраг практычных аддзяленьняў гэтай галіны паходу, як с'лос, сьвінагадо-учая астафта і іншыя, павінны быць падпарадкаваныя цэнтральнай задачы паходу—коллектывізацыі сельскай га-спадаркі.

А як па самой справе? Ці разу-меюць, ці праводзяць на мясцох кол-гасна-вытворчы паход менавіта пад-такім пунктам погляду?

Я павінен тут адзначыць, што ў не-каторых раённых арганізацыях гэты прынцып і ўстаноўка скрыўле і, менш з-вяртаецца ўвагі на справу колектыві-зацыі, а больш аддаецца ўвагі іншым кампаніям.

Пленум ЦК у гэтых адносінах па-вінен даць дакладную, аскравую ўст-ноўку, што асноўна колгасна-вытвор-чага паходу зьяўляецца менавіта ра-бота па колектывізацыі і ўсе іншыя кампаніі павінны быць падпарадкаваны пытаньням колектывізацыі, у прыя-тэўскі забясьпечыць магутна хваля павіт пры іву ў колгасу.

Некалькі слоў аб канкрэтных вы-кананьніх задач колгасна-вытворчага паходу.

Плян асенняй пасеўнай кампаніі на 30-Х вы апа на 77 проц. Толькі тры раёны поўнасьцю выканалі свой плян: Сіроцінскі, Чырыўскі і Кры-чэўскі. Ганебна адст юць раёны: Ту-раўскі, Грэс і, Гарадоцкі і Пухавіцкі.

Мы маем у час асенняй п'янога, з 15-8 па 30-9, струмень новага прыльву ў колгасу. Створана 173 колгасы, прынята гаспадару-бяднякоў і с'ерад-някоў—1364. Маецца і адваротнае зьявіцца: 3 колгасы: У Шклове—1, Лу-павічы—1 і Заслаўі—1. Там кулакі працягваюць троху лепш, чым некаторыя комсамольскія ячэйкі. Такое станові-шча сьвінагадоў аб тым, што самае слабое ме-ца ў колгасна-вытворчым паходзе зьявіць асноўная наша за-дача—барацьба за колектывізацыю.

Я вам прыяду адну цытрымку з 43%, у якой п'яногад:—... пад носам распаўсе колгас „Новая Сіла“, комса-мольцы і партыйцы ня шавалілі ро-ст гэтага колгасу. З 25 членаў колгасу толькі 1 комсамалец ды і той падрыпае справу. Комсамольцы в-жуйце: мы ня супроць колгасу, але ў колгасу ня пойд-ем“.

Усе гэтыя рэблцы пад носам комса-мольскай ячэйкі. Трэба неадкладна пе-раключыць колгасна-вытворчы паход на вышэйшую ступень барацьбы за колектывізацыю,—на араб'б' з ку-лацтвам і яго агентамі правамі оп-артуністыям.

Большавіцкія тэмпы больша-віцкім задачам

На долю БССР выпала пачэсная страза—вырашчальнае сьвіней. Аднак, некаторыя комсамольскія лічць сьвінагадоўна брудная справай. На-прыклад, адзін комсамалец п'янога,—Пала-улі м'не вучыцца сьвінай справе, гэта—у Зоотэхнічна Інстытут. Ён лічыць гэта ганьба. Абвешчана сьвінапа-дчы астафта не разорнута.

А што мы маем з будаўніцтвам сьвінараў? Вось канкрэтыя лічбы па мобілізацыі комсамольцаў на гэ-тую справу. Было рашэньне ЦК па-слух 800 комсамольцаў. Большасьць раённых камітэтаў комсамолу ня вы-канала гэтага заданьня.

Славі на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Асабістыя справы—вышэй агуль-ных

На заводзе „Элэргі“ адна комса-молка па прапанову кантрактыцы зая-віла:—„Што я буду кантрактавацца, магчыма дзён праз дзевяць і выйду замуж“ (сьмех). Вось дзятэтай комса-молкі яе асабіста справа стаіць вы-шэй агульных за дч. Акрамя гэтага ёсьць і права-опартуністычная стаўка на сьмачэк, і дзевяці супроць су-стрэчнага прафінплану, што інакш

Чыгунка — балючы вучастак нашай работы

Адзін з самых бліжчых вучасткаў нашай работы—гэта становішча на чыгунцы. Вось некалькі прыкладаў.

У Жлобінскім раёне за 2 месяцы дна было 5531 чалавек у а выкананьні ў-сяго толькі 3152. На Жлобінскім вузле с'ен зьменьне таварных п'яногадкі дася-гнула ў маі месяцы 89, у чэрвені—84 і г. д. Шклоўска на чыгунцы—п'яна-вавыя паравозаў праезі пры знач-ным сьмафоры—выклікала крушэньні і нешчасна-я в'ядакі, якія дорага каштавалі дэяржэе: у маі—750 тысяч рублёў, у чэрвені 5844 рублі.

На лепшае становішчы мы ма-ем на Віцебскім вузле, што можна пацвердзіць шэрагам фактаў. Вось некаторыя іх. У ліпені месяцы бяз уважлівых прычын было 36 сьмафорэ-няў, 5 сьмафорэ-няў адлучка, 9 выха-даў у сьмафорэ-няў выглядзе. Жы-вень м-ш: прагулаў бяз уважлівых прычын—71, сьмафорэ-няў—7 і г. д. С'ерад гэтых прагучыцца і былі ком-самольцы, нават удзельні б'ор) колектыв-наў За адзін толькі жывіць на Ар-шанскім вузле было 40 здарэньняў.

Жлобінскі вузол дае прыклады дры-ных настрояў з боку найбольш ад-ставай, несьвідамой часткі рабочых: „Махоркі няма, абукі няма, хутка ні-чога ня будзе, усе п'яногадкі сьп'яна-ца“, задаецца таксама пытаньне: „Вы і на-дзень скажэце, які хутка мы будзем забясьпечаныя прадуктамі і прамыс-лавымі вырабамі, а потым мы б да-ем гав рыць аб вымерках“.

Комсамольскія аддзінкі чыгункі не пераклучалі сваю работу на барацьбу з шкодніцтвам, опартуністычным пра-вамі. І таму ішч пленум павінен ру-бам паставіць пытаньне перад комса-молам у цэлым, што такое станові-шча на чыгунцы п'яногадкі, што трэба будзе, як адно з мерапрыемстваў, мо-білізаваць на чыгунку 20 комсамоль-цаў дзеньных ударнікаў.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Шэфства над усеагульным на-вучаньнем пад пагрозай зрыву

Комсамол ня ўзяўся за гэтую ра-боту па шэфску. Органы Наркомась-веты таксама ня ўжылі належных за-ходаў, каб забясьпечыць выкананьне гэтай задачы. Мы па л'іні комсамолу выканалі разьверстку мобілізацыі ком-самольцаў у Падлужы і тэхнікумы толькі на 10 проц. Такая праца ніку-ды ня вярта.

Усебеларускую культэстафэту, якая зараз праводзіцца нашай арганізацыяй трэба араб'б' рухаючай сілай, лікві-даваць усе прапрывы на гэтым фронце прыягнуць увагу да яе на толькі ор-гану НКА і комсамолу, але і ўсе са-вешкае грамадзтва. Мы павінны ўваж-на на ся абвясняць мо ладзкі ў падтэхнікумы і Палаўз комсамоль-цаў, змагацца з дэзэртэрствам ашч-ніч.

Пытаньне аб п'яногадцы рабоче. Толькі гэтымі днямі закончылася аб-с'ядаваньне п'яногадцы. ЦК УсеЛКСМ выявіў, што за ашч'ніч час п'яногадцы паслабла, зусім сла-ба мобілізавана п'яногадцы арганіза-цыя нааждо баявых пытаньняў пра-мфінплану, барацьбы за колектывіза-цыю ў выніку паслабленьня кіраван-ства п'яногадцы арганізацыі з боку КСМ. Надзвычайна характэрны ў гэтых ад-носінах факт з 20 тысяч мобілізава-ных на п'яногадцы комсамольцаў за-сталіся на гэтай рабоце толькі адзін кі.

Пленум ЦК ЛКСМБ павінен патра-баваць, каб былі прыняты самыя ра-шучыя заходы да к'рэнтна нап'яна-ня іх работ п'яногадцы арганізацыі і кірав-ніцтва, каб уклучыць п'яногадцы арганіза-цыю ва ўсе галіны сабудуіштва.

Далей і злучу пера ошч'ніч да масавай работы, асабліва с'ерад нашай ра-боц, батраў ай і с'ядняккай моладзі.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“ комса-мольцы заяўляюць, што сучасны чар-гні выклікаюць тым, што генэральная лінія партыі няправільная. На до-брушскай фабрыцы адзін комсамалец заяўляе:—„Пуза гола, ногі ў клетцы, як-жа выканаем п'яногадку“.

Справаў на работу ў р-ны толь-кі 74 проц. работнікаў

Гэтыя тры месяцы павінны зьявіцца ўдарнымі з тым, каб ліквідацыя ўсе прапрывы, якія мы маем у справе вы-кананьня прафінплану, арабій яшчэ большых размах, падрыхтаваць комса-мол і ўсю рабочую моладзь да больш бававой арганізаванай сустрэчы і рэ-алізацыі п'янога 3 га году п'яногад.

Комсамольскія ячэйкі павінны быць на толькі твары і, але і перадавымі ў справе рэалізацыі сустрэчнага пра-мфінплану.

Зусім ясна, што выкананьне гэ-тых задач патрабуе правядзеньня бяз-літаснай барацьбы з правамі опарту-нізмам, як з галоўнай небясьпечкай: не паслабляючы барацьбы з „левым“ за-гібам, які па сутнасьці ўз адцягвае правах опартуністыч.

ЦК распірагае шэрагам фактаў пра-ва-опартуні тыч і практыкі з боку ня толькі пасобных комсамольцаў, а і некалькіх ячэек і камітэтаў.

Вось найбольш характэрны:

На фабрыцы „Кастрычнік“ комса-малец Ласкін адмовіўся падпісацца на пляну, выстуніўшы з заява: „на га-лоўны жывот п'яногадкі не пбудуеш“. Далей,—на фабрыцы „Прыца“

У Менскіх хэмпрофтэхшколах небясьпечна

Павуціна безгаспадарнасьці і непарадкаў закутала кіраўніцтва школ

Органы НКК павінны прыняць тэрміновыя захады

У стане бяспрытульнай

Менская Хэмпрофтэхшкола знаходзіцца ў крытычным становішчы. З боку адміністрацыі школы і НКК няма належнай увагі да жыцця і працы школы.

Школа зусім дрэнна падрыхтаваная да навучальнага году і паступаючых прыйшлося паслаць адразу на практыку без усялякай падрыхтоўкі і павярхоўнай вучобы.

Пастановаю НКК школе перададзена намяніканьне піонер-комуні. Але пазову будынку займаюць выхаванцы і будынак загадчыкі піонер-комуні і школе няма дзе займацца.

Настаўнікі зусім нядабрыя адносіцца да заняткаў. За апошняю дэкаду было прапушчана настаўнікамі 10 лекцыяў. Загадчык ніякіх мер узьдзейнічаныя ня прымае. Комсамольская і чэўка паставіла было на падрадзе пытаньне аб узьдзе настаўнікаў у сацыялістычным, але гэта пытаньне было зьніта з нарады дна.

Сярод настаўнікаў няма ніякаго партыйна, нават грамадазнаўца — беспартыйны.

Ува ўсёй працы школы пануе хаос. Загадчык неактычна адносіцца да вучняў, НБА увесь час гаворыць аб пераводзе профтэхшколы ў аддзяленьне хэмпрофтэхшколаў, але рэальнага і зараз нічога няма.

Недадупчальную пазыцыю заняў Кастрычнікаўскі РК БСМ. Ведаючы аб становішчы школы РК вылучыў камісію для абследаваньня не, але камісія не знайшла патрэбным зьвішча. Наогул працаўнікі РК заўсёды адсылаюць у парт'ячэйку хэмпрофтэхшколаў, а самі ніякіх захадаў ня прымаюць. Пры перавыбары бюро і чэўкі ірадстаўнік РК не зьявіўся.

Ня глядзячы на шматлікія заявы вучняў, НБА ніякіх захадаў ня ўжывае для палепшаньня становішча школы.

Да якога часу так будзе? Ліокумовіч.

Заняткі не пачаліся

У пачатку навучальнага году пры школе імя Чарвякова пачалі ўкомплектаваць хэмпрофтэхшколу. Да 15-га верасьня і абралі 50 вучняў, з якіх 30 чалавек дзеці рабочых, 7 колгаснікаў і некаторая частка служачых і сялян адзінчалікаў. Прашоў ужо месяц, а гаспадарства навучальнай часткі няма і невядома ці ён будзе.

Загадчык школы тав. Цымх таксама ня ведае над чым кіраўніцтвам будучы рыхтавацца кадры для хэмпрофтэхшколы. Школа не забясьпечана настаўнікамі, і

лекцыі на 50 проц. зрываюцца. Таксама дрэнна паставілена справа з выплатай стыпендыяў. Вучні ня маюць інтэрнату і вучуць на вуліцах.

Месяц правучыліся і нічога не навучыліся. Пачаўся звычайна адсеў, які неабходна спыніць і стварыць належныя для вучобы ўмовы.

Школа да гэтага часу не прымадана да прадпрыемства. Вынікі барацьбы за політэхнічную школу зусім не адбіліся на працы профшколы.

Н. А.

Гаварылі, гаварылі, а працаваць забыліся

Вучком профтэхшколы хэмпрофтэхшколы сход, на якім было праванава, у адказ на адозву ЦК, прывесці суботнік. Першы суботнік рашылі правесці 15 верасьня на галоўным корпусе універсітэцкага гарадка.

15 верасьня, а 8-й гадзіне ра-

бачылі, з 45 чалавек прыйшо толькі 7. Ніхто з комсамольцаў ня прышоў, акрамя сэкратара і чэўкі. Суботнік быў сарваны.

Трэба навучыцца ня толькі гаварыць і абяцаць, але і выконваць свае абяцаньні.

Ведаючы.

Заваяваць сыцяг

Напружыць усе сілы, скарыстаць усе магчымасьці для ліквідацыі прарываў і поўнага выкананьня прамфінпляну, ударнага кварталу лепшай падрыхтоўкі да трэцяга году пяцігодкі

Выходзьце на спаборніцтва

Ліквідуем прарывы

Горным прадпрыемствам у выкананьні прамфінпляну на Барысаўшчыне зьяўляецца завод Домбаль. Гэты завод мае шэраг прарываў як па колькасных, так і якасных паказчыках. Замест 10 проц. завод знізіў сабекошт толькі на 5 проц. Прагулы і спазьненьні прынялі нагараючыя разьмеры. Калі прагулы ў жніўні месцы прынялі за 100 проц., дык у верасьні яны складоў 275 проц. За 10 месяцаў прагулы складоў 2505 рабочых дзён.

Бюро партыйнага к-ву, фабком, бюро комсамольскага калектыву зусім не кіравалі сацыялістычным і ударніцтвам. Ды і як яны маглі кіраваць, калі фактычна бюро калектыву комсамолу не існавала. Ды і актыўна ня было, а былі ілжа-актывісты, як Бухвалаў і іншыя. Эканомпрацаўнік калектыву паадроз адмовіўся закантрактавацца за заводам, бо... "у мяне мама хвора". Другі актывіст Гольдзін (АПА працаўнік) пабіў у варштата падлетка толькі за тое, што той ня так хутка падаў яму шкло. Гэты-ж Гольдзін не плаціў комсамольскіх сьброўскіх ўзносаў на працягу 7 месяцаў.

Такое-ж становішча назіраецца і на фабрыцы "Рабочы", дзе комсамольцы Гольдэнбэрг і інш. выступілі супроць сустрачнага прамфінпляну. Сустрачны прамфінплі дзякуючы ім быў правален на сходзе рабочых. Ічэйка і бюро не длі адпор гэтым лупым права-аортуістычным вылазам і аднесіліся прыміроча. У гэтай-жа ічэйцы кантрактацыя, сацыялістычна, ударніцтва ідзе самацікам.

Адова ЦК УсеКП(б) узварушыла ўсю масу.

РК вылучыў бригаду "грамадзкага буксіру" з лепшых ударнікаў-комсамольцаў і паслаў іх на "Домбаль".

Былі прапушчаны бюро к-ву "Домбаль", ф-кі "Рабочы" і "Проф-

інтэрн". Быў прыняты яшчэ рэзы шэраг захадаў і у выніку...

У сувязі з адозвай ЦК УсеКП(б) на ф-цы "Чырвоная Барэзіна" арганізавана 80 бригад імя 3-га году пяцігодкі, 7 комсамольскіх камун і 18 скразных бригад, закантрактавана 1413 чал., з якіх—285 комсамольцаў (95 проц.) і 550 б-н моладзі. Прамфінпліян выканалі на 109 проц., на ватэрыснай вытворчасці на 120.

"Пролетарская Перамога" выканала прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плянам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плянам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плянам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плямам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плямам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

параўнаньні з плямам заводніцтва на 9 проц.

На заводзе "Домбаль" арганізавана 72 ударныя комсамольскія гадзі і ўнесена 69 рабочых воў. Увесь комсамольскі коў у ліку 180 чалавек вынісаў воную Зьмену, б-н моладзь ма вынісала каля 200 экз. вонай Зьмены".

Камбінат выканаў прамфінпліян на 102 проц. 98 комсамольскіх кантрактаваліся за заводам складоў 92 проц. Для ліквідацыі прарываў і выкананьня прамфінпліян у верасьні на 83 проц., замест 78 проц. у жніўні м-цы.

Усе дэлячэйкі аб'ядлены на ваенныя становішчы. Комсамольцы адпрацавалі 2400 выхадных дзён на "вузкіх месцах". Сіламі комса-

Даклад сэкратара ЦК ЛКСМБ тав. ПАЛЯКОВА

(Канец. Пачатак глядзі на 1-ай старонцы)

Больш увагі масавай рабоце сярод працоўнай моладзі

Класавая барацьба разгортваецца, а разам з гэтым і абстрактна барацьба за моладзь з боку класна-варожых нам сіл. Трэба сказаць, што масавая работа ў нас да гэтага часу знаходзіцца на заўважна.

У сувязі з колгасна-вытворчым паходам праца ў моладзь зьяўляецца амаль не праваліцца. Работа ўскладзілі хаты-чыталні і інш. таксама выпала з школы нашай дзейнасьці, і тут павінны мы зараз-жа стварыць палепшаньне.

Гэтую работу, асабліва сярод батрацка-бядняцка моладзі, трэба паставіць на належную вышыню.

Узмацніць агонь на правах ухілу ў нацыянальным пытаньні

Мы павінны памятаць аб нааўнасці вялікага нацыянальнага пералёту, ва ўмовах якога мы працуем. XVI зьезд УсеКП(б) адзначыў, што ў сувязі з абвостраньнем класнай барацьбы ў краіне нааўнасці актывізацыя правых і нааўнасці ухілаў, прычым галоўную небясьпечку прадстаўляе зараз вяртальніцкі шовінізм. Адгэтуль вынік. Правадзячы барацьбу на два фронты за правільную нааўнасці нашай партыі, сконцэнтраваньне агонь барацьбы з вяртальніцкім шовінізмам, як галоўнай небясьпечкай.

Мы павінны не паслабляць барацьбы з беларускім нааўнасці-дэмакратызмам і з правамі розных шовінізмаў (польскім, яўрэйскім і г. д.).

Равенства паставы аб нааўнасці дэдацыйна сьраны беларусізацыі заставіцца ў сіле і на сучасны момант,

аб чым сведчыць шэраг абуральных фактаў.

Побач з гэтым, справа выхаваньня КСМ арганізацыі самых шырокіх мас беспартыйнае моладзі яшчэ дагэтуль паставілена ў нас неадавальна.

У мінулым годзе політвучоба была правалена. Італі да яе і зараз так "рыхтуюцца", хо стварэцца рэальная пагроза, што політвучоба і сьвета будзе правалена. Наша сетка не ўкомплектавана. Раённыя камітэты і ічэйкі ў шэрагу месцаў неадназначнае політ. чынага значэньня політвучобы, ня кіруюць ёю.

Гэта пытаньне мы павінны абгаварыць на пленуме, каб пасля пленума па-балавому ўзніць да політвучобы, каб кіраўніцтва гэтай важнейшай задачай паставіць на такую-ж вышыню, як і справу барацьбы за прамфінпліян, за калектывізацыю. Трэба зараз-жа ўзніць за ўкомплектаваньне нашай політ. чынага сеткі кадрамі. Да атрымання папярочнікаў прапрацоўваць рашэньні XII-га зьезду КП(б) і 16 зьезду УсеКП(б), узяцьці політ.учобу з нааўнасці працы на сацыялістычнаму будаўніцтву.

Неадкладна перабудавацца

Кіраўніцтва ЦК і РК павінна неадкладна перабудаваць сваю сыстэму ў адпаведнасьці з задачай, якія ставяць перад саюзам, асабліва калі асноўным зьвішчом у пытаньнях гаспадарча-політ. чынага жыцця зараз зьяўляецца раён.

Наша кіраўніцтва павінна перабудавацца так, каб ЦК КСМ і наогул усе нашы працаўнікі ня толькі ЦК, але і РК, ведалі аб эканамічным становішчы

кожнага раёну і ў адпаведнасьці з гэтым дыферэнцыравалі кіраўніцтва.

Акругованыя комсамольскія працаўнікі, якія пасланы ў раёны, павінны быць замацаваны за раёнам на менш як на п'яць гады. Мы павінны і надалей працягваць замацаваньне нашых раёнаў працаўнікамі.

Патрэбна неадкладна ЦК КСМ і РК КСМ у адпаведнасьці з сучасным пэрыядам перабудаваць сваю працу, свае чынага рэагавань на тыя альбо іншыя пытаньні, якія высюваюцца залачамі партыі і саюзу. РК павінны стаць сапраўднымі дапаможнікамі ў працы ічэек.

Практычную дзейнасьць нашай КСМ арганізацыі патрэбна будзе праводзіць з пункту погляду разгортваньня крытыкі і самакрытыкі.

Некалькі слоў у заключэньне

У чым нашы асноўныя задачы?

Першая—гэта перабудаваць нашу працу ў адпаведнасьці з ліквідацый акруг.

Другая—нааўнасці нашу работу барацьбою за выкананьне і перавыкананьне прамфінпляну, па-ударнаму правесці 3-хмесячнік арганізацыі сустрачнага 3-га году пяцігодкі.

Трэцяя—колгасна-вытворчы паход узьвіць на вышэйшую ступень барацьбы за суцэльную калектывізацыю да канца пяцігодкі.

Над вырашэньнем гэтых залач зараз павінна працаваць наша арганізацыя, каб яшчэ больш папоўніць сваю дзейнасьць новымі дасягненнямі, каб яшчэ ічыльней згуртавацца на барацьбу за генэральную лінію нашай лэнінскай большавіцкай партыі і моцналітнай калёнай прыйсьці на чарговага X зьезду ЛКСМБ і К УсеЛКСМ (вопесек).



Ударніца Фрыдман Г.

мольскага калектыву ў падшэфным с-с рабінца сьвінарнік на 50 сьвіней і склены для продукту. Кожнаму комсамольцу даны нормы, разьлічаныя на ліквідацыю прарыву, і гэтыя нормы выконваюцца. Сустрачны прамфінпліян на ф-цы "Чырвоная Барэзіна" павышаны ў

119 проц. ёсьць

На заводзе "Чырвоная Зорка" (Менск) разгарнулася праца па ліквідацыі прарыву другога году пяцігодкі. Прамфінпліян за год выкананы на 93,7 проц., недавыкананьне прамфінпліян у значнай меры тлумачыцца паніжэньнем попыту на дражджы.

Выпрацоўка дражджэй, намечаная плянам па 2.750 кілаграм на адну тону, выканана ў гэтым разьмеры поўнасьцю. Сабекошт аднае тоны дражджэй вызначан плянам у 321 р. 64 кап. Фактычна было 308 р. 69 к., гэта значыць, што сабекошт тоны зніжан на 12 р. 95 к. Большасць выпуску продукцыі

адным рабочым у адну гадзі значан плямам у 943 кілаграмаў выканана на 119,2 проц. плян заводу даядзён па цэху і рабочага.

Заводскія арганізацыі дэва растлумачальна праца рабочых ударнікаў. Да дна было праведзена прамівааньне шых рабочых заводу.

На "Чырвоная Зорка" ваяцца 25 ударных бригад мун. Ва Ударны рух удацці комсамольцы і партыйцы Мнагія рабочыя закантрактаваліся за заводам.

І. Партной, С. Бу

Да канца пяцігодкі

Комсамольцы магілеўскай швейнай фабрыкі ў адназ на адозву ЦК УсеКП(б) закантрактаваліся за заводам і абяцалі пакласьці ўсе сілы на справу ліквідацыі прарываў, пасьпяховае правядзэньне 5-га Ударнага кварталу і падрыхтоўку да 3-га году пяцігодкі.

ГАРЭЛАЎ.

Настаўнікі не адста

На Багомельскай раённай п'яцінай канферэнцыі комсамольскіх настаўнікаў падалі залву п'яцінай што чыны закантрактаваліся канца пяцігодкі ў раёне. Агляду дзілі: улічваючы недахоп нааўнасці кадраў, на прыкладу заводаў і фабрык, у адозву ЦК УсеКП(б), мы замацавалі да канца пяцігодкі за школаў.

Ня ліквідуецца, а... паглыбляецца

Комсамольскі калектыву шклоўскай фабрыкі "Спартак" не заняў належнага месца ў рабоце комсамольскіх ударных бригад. Ударныя бригады складаліся па загаду. Такай праца дала свае вынікі. Ударныя бригады не адчуваюць сябе ударнымі і прарыву, які маецца ў выкананьні прамфінпліян, не ліквідуецца, а паглыбляецца.

Комсамольская ічэйка ня аб існаваньні асобных брыгад тым хто і дзе працуе. Вялікі дэлячэйны-гаспадарчыя пытаньне завранулі комсамольскага п'яцінай. Аб дні ударніка, сустрачна прамфінпліян ніхто нават ня ведае. Пры такіх умовах не ліквідаваць. Яго трэба ліквідаваць!

Дзень ураджаю і колектывізацыі адзначым

ДЗЕСЯТКАМІ НОВЫХ КОЛГАСАЎ, СОТНЯМІ НОВЫХ КОЛГАСЬНІКАЎ

Зьлітасна змагаючыся з права-опартуністычнай практыкай і „левым“ перагібамі ў колектывізацыі, шырэй разгортваючы масава-выхавальную працу сярод адзінаасобнікаў, беднякоў і сярэднякоў,—забяспечым да дня ўраджаю і колектывізацыі поўную ліквідацыю прарываў у сельска-гаспадарчых кампаніях і падрыхтуем масавы прыліў у колгасы

Колгасы змагаюцца за новы прыліў

Калодзішчы, 11. (Ад нашага юнкора). Уборачная кампанія па колгасах Калодзішчанскага сельсавета. На сходах стаялі справядачы колгасу аб яго дасягненнях і недахопах. У выніку—у колгас паступіла 16 заяў ад бедняцка-сяраднцкіх гаспадарак, якія ўжо залічаны сябрамі колгасу.

У вёсцы Пастушка брыгада колгаснікаў завербавала ў колгас 8 бедняцка-сяраднцкіх гаспадарак. Комсамольская лчэйка стаіць на чале арганізацыі прыліву ў колгасы.

А. Л.

Опартуністыя адгарадзіліся ад адзінаасобнікаў

Кіраўніцтва партыі і праўленне колгасу „Звязда“ не выдур аніякай працы сярод адзінаасобных бедняцка-сяраднцкіх гаспадарак на ўважліва іх у колгасы. Горш тэго—кіраўніцтва колгасу і партыі адмаўляецца стаць на чале новага прыліву бедняцка-сяраднцкіх мас у колгасы, мотывуючы гэта тым, што мы ня маем ніякай патрэбы ў большым росце колгасу.

Паступленні ў колгасы. Побач з гэтым неабходна азначыць, што колгасы „Звязда“ і „Авангард“ яшчэ да гэтага часу не праводзяць працы сярод адзінаасобных гаспадарак па азнамяленьню іх з жыццём і перамогай колгасу на гаспадарчых франтах.



Опартуністыя адгарадзіліся... ад прыліву ў колгасы.

Застаца ў раёне да 1-га лістапада

ЦК ЛКСМБ прапануе ўсім сваім брыгадзірам упаўнаважаным па бульбазагатоўцы застацца ў раёнах бульбазагатоўкі да 1-га лістапада 1930 г. Сэкратар ЦК ЛКСМБ ПАЛЯКОЎ.

Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ

СЛУЖАЛІ: Аб камандыраваньні членаў бюро і працаўнікоў ЦК ЛКСМБ у раёны для праверкі ходу бульбазагатоўкі. ПАСТАВАЛІ: Камандыраваць т.т. Палакова—у Воршу, Гуткіна—у Магілёў і-Д, Самуціна—у Старыя Дарогі і Слуцк, Рудніцкага—у Буда-Кашалёва тэрмінам на чатыры дні. Сэкратар ЦК ЛКСМБ ПАЛЯКОЎ.

Ідуць комсамольскія эшалёны

Даёш хугчэй разгон! БУДА-КАШАЛЁЎСК, 10. Сёньня накіраван у Маскву першы комсамольскі эшалён бульбы ў 35 вагонаў. Упаўнаважаны ЦК ЛКСМБ ЗЭГЛІН.

ВОРША, 10. Першы комсамольскі эшалён бульбы на іроўваем у Маскву 13 кастрычніка. Упаўнаважаны ЦК ЛКСМБ ЛУК'ЯНЧЫК.

Паўдарнаму разгарнулі генэральную праверку

Плешчаніцы, 11 (ад нашага юнкора).—Генэральная праверка на плешчаніцкім раёне разгортваецца па ўсіх населеных пунктах. Адноасобныя бедняцка-сяраднцкія гаспадаркі арганізуюць чырвоныя абозы з бульбы і хлеба. 9-га кастрычніка ў плешчаніцкім раёне прыбыў выхавальнік чырвоны абоз. Амаль ва ўсе колгасы раёну наглядзеца прыліў бедняцка-сяраднцкіх гаспадарак. На гледзчы на свачасовыя дэталы РК ЛКСМБ, комсамольскія лчэйкі ўсе яшчэ не перакла-

чыліся на баньны тэмпы па дапамозе ў правядзеньні генэральнай праверкі. Плешчаніцкі комсамольскі колектыву нават і надбае аб правядзеньні праверкі. Комсамольцы слаба дапамагаюць мясцовым штабам Па-баньнаму прыступіць да правядзеньня генэральнай праверкі комсамольскі колектыву. Пасады, які арганізуюць новыя колгасы. Моладзь колгасу Валдарскага заключыла сацыяборніцтва з старымі колгаснікамі на хугчэйшую ліквідацыю прарываў. Гельф ан.

Неадкладна арганізаваць дапамогу

Барысаў, 10. (Ад нашага юнкора). На 5-ае кастрычніка плян 410% павышай саўбы выкананы на 100 проц. Пляны выкананы на 100 проц. Колгасы — на 95 проц.

„Чырвоны дуб“, комуна „Комінтэрн“, колгас імя „Чырвонай Зьмены“. Савгас Вясялова спончы саўбу 5-га верасьня, але не арганізаваў дапамогі ад саюзу. Гэтага-ж не зрабілі і іншыя колгасы. Раёнаграмом, адказваючы на запітаньне нашага корэспандэнта аб арганізацыі дапамогі адстаючым, сказаў: „Гэта нічым не дапаможа. Трэба самім працаваць“.

Верасьнёўскі плян хлебазагатоўкі выканалі

Барысаў, 10. (Па телефону ад нашага юнкора). Дзякуючы энэргічным мерапрыемствам, верасьнёўскі плян хлебазагатоўкі перавыкананы. На 1-ае кастрычніка павінна было паступіць на плян 199 тон, паступіла 210 тон, што складае 108 проц.

Пасьпыховы ход кампаніі тлумачыцца тым, што ў раён паслалі брыгады: РК КСМ, РВБ, спажывецкае таварыства і інш. Па ініцыятыве комсамольскіх лчэек амаль ва ўсіх вёсках былі арганізаваны Чырвоныя абозы.

СТАРТ ДАДЗЕН, А ДАЛЕЙ?

Поўная безадказнасьць шмат якіх комсамольскіх камітэтаў і ячэек у справе свінагадоўлі і сілосаваньня

Старт дадзен

3-га кастрычніка дадзены старт свінаводчай эстафэце па Магілёўскім р. бно. Магілёўскі РК ЛКСМБ, сумесна з Райгасаведам фізкультуры, арганізаваў выезд вэлікаманды ў свінаводчыя колгасы і савгасы раёну, каб дапамагчы ім арганізаваць эстафэту. Удзельнікі вэліпрабе у прабудуць на масцох каля тыдню.

ШАБАШОЎ.

Нічога ня робяць

Дубровенскі РК ЛКСМБ нічога не зрабіў па свінагадоўчым фронце. Ячэйкам ніякіх паказаньняў аб удзеле іх у свінагадоўлі ня дана.

Юнкор.

Савгасы Плешчаніцкага р-ну выканалі плян сілосаваньня на 124 проц.

Плешчаніцкі раён выканаў плян сілосаваньня на 5 кастрычніка па колгасах на 71 проц., па савгасах — на 124 проц. Недамыканьне пляну сілосаваньня па колгасах тлумачыцца тым, што колгасы вельмі позна прыступілі да гэтай працы; ня была падхоплена ініцыятыва комсамольскай арганізацыі. Райколгасавое даў галававішскую ўстаноўку колгасам аб тэрміне сканчэньня сілосаваньня, г. зн. з 1 лістапада, у той час, калі ўсё зараз зусім мала бацьвіны для сілосу.

Крэдыты не скарыстаны па прызначэньню

Колгасы „Новы Шлях“ і „Савецкая Беларусь“ вызначаны пад свінаводчыя гаспадаркі. Але да апошняга часу ў гэтых колгасах не распачалася будаўніцтва свінараікаў. Адпушчаны на будаўніцтва крэдыт скарыстаны на іншыя патрэбы. Комсамольскія лчэйкі добра ведалі пра разбараваньне гэтага крэдыту, але нічога не зрабілі каб выкарыстаць яго для будаўніцтва.

Сусед.

Нод імі ня кажае...



Ячэйка: Нічога страшнага: няма свінараіка—ёсьць парасон.

Свінагадоўля—брудная справа

Бягомльскай арганізацыя комсамолу ня ўключылася ва ўсебеларускую свінаводчую эстафэту. Райком да гэтага часу не абгаварыў пытаньне эстафэты на біро РК. У колгасах раёну будуцца 7 свінараікаў і ў савгасе адзін. РК да гэтага часу ня ведае ў якіх колгасах будуцца свінараікі. Згодна дырэктывы ЦК ЛКСМБ РК павінен быў даць на будаўніцтва свінараікаў 27 чал., але ніводнага ня даў. Забяспечаньне свінаводчых колгасу свінаматкамі стаіць пад пагрозай зрызу. Нема яшчэ ніводнай свінамаці. Комсамольскія лчэйкі лічаць загатоўку свінаматак бруднай справай.

Г. Ч.

Правопартуністыя з Барысава не пачулі сыгналаў „Чыр. Зьмены“

Барысаў. (Ад нашага юнкора). Ня гледзчы на сыгналы „Чырвонай Зьмены“, у Барысаве ніякага зруху па сілосаваньню няма. На 5-Х засілкавана 420 тон, замест 6000 тон, што складае 7 проц. У раёне яшчэ існуе правопартуністычная думка, што плян сілосаваньня ўсёроўна ня будзе выкананы, а таму „німа чаго сьляцца“.

Кугель.

Рыхтуемца да дню ўраджаю і колектывізацыі

Плешчаніцкім раёне будзе праходзіць пад знакам арганізацыі нова-прыліву ў колгасы. Партыйная і комсамольская арганізацыя раёну мобілізаваны на ачышчэньне ўборкі тэхнічных кулі і асабліва бульбы. Уборка будзаскончана да дня ўраджаю і калектывізацыі. Ва ўсе колгасы наважаны брыгады па ўборцы. 4 кастрычніка райком партыі кааэ зьлёт колгаснікаў раёну

для падвядзеньня вынікаў саўбы і ўборкі. На зьлёце будзе прысутнічаць каля 1500 чалавек, з якіх колгаснікаў—1150, рэнта—адзінаасобнікі, беднякі і сярэднцы. На зьлёце будзе выданы прэміі колгасам, якія закончылі ў тэрмін саўбу і ўборку. Лепшаму колгасу раёну будзе выданы пераходны сьцяг ад шэфу саюзу т анспартінаў.

ГАРБУЗ.

Арганізаваны новы колгас

Плешчаніцы, 11. (Па телефону ад нашага юнкора). Плешчаніцкім РК(б)Б да генэральнай праверкі асеньняй саўбы праведзена агульная праграма дзеліньня. Ва сельсаветах арганізаваны штаб-агляду пад кіраўніцтвам сьл. РК. Штабы заключылі ўмовы сацыяборніцтва на ліквідацыю пра-

рываў у працы колгасу да 14-га кастрычніка. РК(б)Б паслаў 5 брыгад на правядзеньне генэральнай праверкі. Брыгада ў Завіччанскім сельсавеце арганізавала новы колгас з 14 гаспадарак. Праведзен наліт на хлебныя склады.

Г.

„Да сьвята яшчэ далёка...“

Падрыхтоўка да правядзеньня ўраджаю і колектывізацыі па колгасах і вёсках Заслаўскага раёне распачата. Колгаснікі і адзінаасобнікі ня ведаюць якія абавязкі высуныты перад імі ўраджаю і колектывізацыі.

Районны арганізацыі Пухавіцкага раёну яшчэ да апошняга часу не пераклачыліся па разгортваньне падрыхтоўчай працы да правядзеньня дня ўраджаю і колектывізацыі. Ні адна з комсамольскіх лчэек не абгаварыла гэтага пытаньня ў сабе і не праводзіць працы сярод моладзі. Сваю прарухонасьць па падрыхтоўцы да сьвята раённыя кіраўнікі тлумачаць тым, што „да сьвята яшчэ далёка“.

Янкоў.

